


памяць

памяць

Янка Брыль



...ён быў залішне даверлівы,
лёгка, а то яшчэ і весела раскрываўся
і перад недастойнымі...

Яшчэ адзін...

Друкавацца я пачаў у часопісе «Шлях моладзі» на пачатку 1938 году, псеўданімамі не карыстаўся, і таму маё «пісьменьніцтва» не было таямніцай для бліжайшых землякоў, тым больш для сяброў, і няма нічога дзіўнага ў тым, што мяне, вясковага беспартыйнага дзецюка, радавога разьведчыка штаба брыгады «Кам-самолец», запрасілі да супрацоўніцтва ў газеце «Сцяг свабоды», органе Мірскага (падпольнага)райкаму партыі, а потым і прызначылі рэдактарам — па сумешчальніцтве, з далейшым узделам і ў разьведцы.

У лагеры нашай брыгады, на паўднёвым узьлесі Налібоцкай пушчы, апроч свайго начальства, разъмяшчалася яшчэ і вышэйшае — камандаванье «Партызанскаага злучэння Стайдубцоўскай зоны», у якую ўваходзіла пяць брыгадаў і асобны конны спачатку атрад, пасля дывізіён так званых «нёманскіх казакаў». Уся гэтая сіла, звыш трох тысячаў

шасьціот чалавек, дзейнічала на тэрыторыі пяці раёнаў Баранавіцкай вобласці: Стойбцоўскага, Мірскага, Карэліцкага, Гарадзішчанска га і Новамышскага. Тут, у нашым лагеры, быў таксама і сваеасаблівы палітычна-маральны цэнтр названай зоны.

Сярод лагерных зямлянак, у засені дрэваў, самавіта ўзвышалася прасторная хата, нават «у два канцы», у якой працавала зборная рэдакцыя пяці раённа-брыгадных газетаў, з надзейным радыёпрыёмнікам і друкарскай машынай, «плоскай амерыканкай», якая ў рух запускалася пры дапамозе ручное корбы, і з чатырма майстрамі маруднага ручнога набору. Газеты — пераважна на старонках расшытых-разгорнутых школьніх спышткаў, а то і на трафейнай паперы, з павятовых ці гмінных установаў, — выходзілі ня строга перыядычна, а залежна ад матэрыялу, прынятага па радыё ці падказанага баявым і акупацыйным жыщыцём, і наяўнасцю паперы, назапашанай разьведчыкамі цераз сувязных. Час ад часу ў рэдакцыю-друкарню са сваіх брыгадаў прыязджалі рэдактары, пры ўдзеле штабной машыністкі і зноў жа радыёпрыёмніка, рыхтавалі свае новыя нумары і з цёпленькім тыражом вярталіся туды, адкуль прыехалі.

Падобна было і ў мяне. Выпусціўшы чарговы нумар «Сцяга свабоды», а то і сатырычнага дадатку да ўсіх газетаў нашай зоны, які меў назыву «Партызанскі жыгала» (жыгалам, джалам у нас называлі вінтоўку), я ахвотна сядлаў свайго верхавіка, што застаяўся пад павецыцю, і рысіў да дружнай сямёркі разьведчыкаў, у нашую «кватэру» ў даволі далёкай ад лагеру вёсцы Зарэчча, адкуль мы ноч у ноч, ціхімі ценямі шасталі па раёне з ажно чатырма паліцэйскімі гарнізонамі, да найбліжэйшага з якіх ад нашых днёвак было толькі тры з нечым кіламетры.

Усе газеты выходзілі на роднай беларускай, што было натуральна для асабовага складу брыгадаў. У 1983 годзе ў Менску выдадзеная книга «Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны», і ў кнізе той падаецца, што ў чатырох атрадах нашай брыгады «Камсамолец» было 588 партызанаў, з іх беларусаў 542, рускіх 17, украінцаў 3, іншых нацыянальнасцяў 26. Дзе менш, дзе больш адноўкава ў нацыянальных супадносінах выглядала справа і ва ўсіх іншых брыгадах, дый, трэба думаць, ня толькі ў нашай Стойбцоўскай зоне.

З рэдакцыйнай работай мне, як пачынаючаму літаратару, пашанцавала перш за ўсё ў тым, што там я пабагацеў на двух новых сяброў, значна старэйшых за мяне, больш вопытных у літаратуры. Рэдактарам стойбцоўскай газеты «Голос селяніна» працаваў вядомы яўрэйскі публіцыст Гірш Смоляр, пры Польшчы актыўны ўдзельнік заходнебеларускага рэвалюцыйнага падпольля, блізка знаёмы з Максімам Танкам па віленскім творчым жыщыці, а з Валянцінам Таўлем і Піліпам Пестраком — па гродзенскай турме. Пра яго я пісаў раней, тут паўтарацца ня буду. Трэба сказаць пра другога — пра рэдактара новамышскай газеты «Перамога», педагога-філолага і ў пэўнай меры літаратара Браніслава Ржэўскага, якога ў нас называлі Барысам, па бацьку Андрэевічам.

Людскім, вясёлым ды шчырым, цікавым чалавекам аказаўся гэты Барыс Андрэевіч. Ён якраз з тых людзей, пазнаёміўшыся, неўзабаве пачаўшы і сябраўца з якімі, думаецца, што інакш яно і не магло быць, як толькі лічыць іх ня проста новымі, але і даунімі сябрамі, — такое адчуванье.

Адтуль, з пушчы гучыць часамі ў маёй памяці яго захоплены голас, калі ён дэкламуе Купалава «Гэта крык, што жыве Беларусь» або нешта іншае з любімага. Жывы прыгадваюцца нашыя бясконцыя гутаркі — то ўтрох з цікава гаваркім Гіршам, то мы ўдвух з Барысам, ці ў рэдакцыйнай хаце, ці ў якой зямлянцы, а то проста ў лесе. Успамінаецца і раньне-пасьляваеннае: нашыя сустрэчы, на жаль, нячастыя з-за большых адлегласцяў. Прывяджаючы ў сталіцу, Барыс часамі і спыняўся ў мяне на колькі дзён, а я, у сваю чаргу, але радзей, бываў у яго, спачатку ў Баранавічах, пасыля ў Гародні. Вечнаю ды невычэрпнаю тэмаю была ў нас літаратура, цяжкі лёс роднай мовы. Мы ўзаемна чыталіся, бо ён жа таксама пісаў, прысылаў мне або прыносіў сваё новае, зредку надрукаванае ў абласной перыёдышы. Я выступаў на абароне яго кандыдацкай дысертацыі па творчасці Танка, пасылаў яму свае кнігі, мы перапісваліся. Ягоныя пісьмы да мяне і да нашага агульнага сябра Уладзіміра Калесніка захаваліся, яны ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва. А ў нашых з Калеснікам пісьмаў, адрасаваных Барысу, доля атрымалася іншая.

Барысава жонка, Аляксандра Іgnатаўна, заслужаная настаўніца Беларусі, калі ён, вясною 1957 году, быў арыштаваны, паміж першым і другім вобыскамі ў іхній гродзенскай кватэры зьнішчыла многае з мужавага архіва, хоць і таго, што было забрана пры першым вобыску для адпаведна накіраваных съледчых хапіла. Ён быў залішне даверлівы, Барыс Андрэевіч, лёгка, а то яшчэ і весела раскрываўся і перад недастойнымі. Аляксандра Іgnатаўна расказвала мне, што аднаму з такіх ён чытаў з чарнавіка сваё, на той раз ананімнае, пісьмо наверх, з вострым, доказным асуджэннем хрущоўскай нахабнай русіфікацыі, а прачытаўшы, абмеркаваўшы пісьмо, склав яго туды, адкупль дастаў — пад «мармурова» цяжкі пісьмовы прыбор на стале. Калі гэбісты прышлі з першым вобыском, яны ня сталі шукаць-расшукваць доказаў злачынства, адразу сіганулі пад той пісьмовы прыбор. Плюгавы «шчыры беларус», чалавек на той час ужо і стары, па-свойму быў вопытны ды старанны.

Наколькі мне вядома з апавяданьняў самога Барыса пасыля яго вяртаныя з лагеру, усё пачалося з яго абуранага пісьма ў ЦК пра тое, што нават на пахаваныні Якуба Коласа галоўны ідэолаг БССР, пацешна славуты Цімох Гарбуной афіцыйны жаль агучваў з паперкі па-руску, паныла паўтараючы: «Наш дорогой Константин Михайлович Якубоколос»... Калі ж той ідэолаг з-за далейшай малапрыгоднасці з ЦК быў паніканы ў акадэмікі, перагляд Барысавай справы заварушыўся жывей і неўзабаве, на пачатку 1961-га, ён вярнуўся ў сям'ю.

У мяне напісаны, што ён зьявіўся да мяне зранку 15-га сакавіка і мно-
гае, але ж, вядома, ня ўсё пасыпей расказаць, хоць і за цэлы наш прад-
вясцінны ўжо вялікаваты дзень. Пра допыты, пра краты, камедыю суда,
этапы, лагерную бібліятэку на дваццаць дзьве тысячы кніг, дзе яму па-
шанцавала папрацаваць, дзе ён наладжваў абмеркаваныні твораў, усе-
саюзных і беларускіх, у тым ліку і маіх. І ўсё гэта гаварылася жывा,
дасціцна, з адступленьнямі, абагульненнямі, накшталт таго, што «ну,
а бацьку, відаць, усё-такі выцягнуць за лапы з маўзалею!..», і нямала
іншага, шырэй ды глыбей па значэнні.

За чатыры гады ён па старэй, здалося мне, нязначна, аднак жа быў ужо крыху ня той, як у пушчы, калі прыезджаў у рэдакцыю ня надта спраўным кавалерыстам, хоць і пад сядлом, але ж, затое, з добраі цаглінай сала пад пахай, што называецца — у заработка «на сваёй торбе»; як ня той, які аднойчы, неўзабаве пасъля вайны, заявіўся да мяне з Баранавічаў у толькі што набытым няновым



Барыс РЖЭУСКІ
з сынам і жонкаю.

скуранным паліто і з парогу пасъвятлеў усьмешкай, гыкнуўши на прывітаныне: «Во, браце, зьдзёр з мужыка яшчэ адну скuru дый на сябе!..», і ня той, нарэшце, Барыс, які, перажыўши турботную абарону дысертацыі і ававязковы банкет, назаўтра, у кватэры свайго даўняга сябра, навукоўца ды літаратара Міхася Ларчанкі, пад баян і партызанская прыпейкі другога сябра, прафесара ды «цакоўца» Івана Гутарава, даваў разгарненыне ў скоках. Мяцеліў польку ня ў пары знейчай жонкай, ці хоць бы з «Ларчыкам», але ж абодва яны паасобку. Мажны, увішны Міхась Рыгоравіч — вакол самога сябе, а ня менш дзябёлы ды гарачы Барыс Андрэевіч — на шляхецкі лад, як нейкі новы Навум Прыгаворка, з амаль зусім удалымі прысядкамі і пераможнымі выкрыкамі: «Гу-га! Гу-га!»

У лістападзе таго самага шэсцьдзясят першага я выступаў у Гародні па запрашэнні юніверсітету культуры, і на адным з выступленіяў, і шматлюдным, і з мноствам запісак і вусных пытанняў на самыя восstryя злабадзённыя тэмы, у адным з першых радоў партэру сядзеў і мой Барыс. Не адзін, а з маім, як аказалася, земляком, датуль не знаёмым, дырэкторам школы, у якой кандыдату навук, вопытнаму ды здольнаму выкладчыку педінстытуту дазволілі папрацаваць, да ранейшай працы, хоць і апраўданаму Вярхоўным судом рэспублікі, не дапусціўшы...

І пасъля таго тлумага вечара былі ў нас сустрэчы, дома ў яго ці ў мяне, аднак тая сустрэча помніцца неяк асобна. Барысу не было яшчэ шасцідзесяці, аднак ён даволі прыкметна, у параўнанні з прадвеснем, калі гасціццаў у мяне, па старэй пасъля быльых і новых выпрабаванняў. Можа, ня так фізічна, як маральна...

Напісаў я гэта і спыніўся. З думкай, што ня вельмі яно ў мяне справядліва, дакладна... Праўда, здароўе пачало яго падводзіць, чым далей, то ўсё больш, але ж цікавасць да нашага галоўнага, ды цікавасць ня збоку, а ў шчырай ды актыўнай заклапочанасці, жылі ў ім і тады, і потым увесь час, амаль да самага канца напрадвесні 1980 году.

...Рэабілітаваны Барыс Андрэевіч у 1992-м.

1999